

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.20 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зона Х» (16+).

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 17.30 «Тэлебарометр».
9.10, 20.10 Серыял «Сляпяя» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35, 15.05 «Беларуская кухня». Рулецікі з печанню.
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.

14.00 «Партизаны». Фёдар Крыловіч (12+).
14.25, 21.05 «Апошні дзень». Юрый Левітан (12+).

5 Беларусь 5

7.00 Біятлон. Чэмпіянат Еўропы. Раўбічы. Індывідуальная гонка.
8.40 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. Першы матч. «Шальке-04» (Германія) — «Манчэстэр Сіці» (Англія).

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.

17.25, 18.20 «На самай справе» (16+).
18.55 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).

СТБ

5.35 «Усім па катку» (16+).
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».

МІР

6.00 «Трымайся, шоубіз!» (16+)
6.30 Серыял «АСА» (16+).

РТР—Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 20.00 Весткі.
11.25 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).

12.35, 14.30, 20.40 Серыял «Склі-фасоўскі» (12+).
13.45, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

8 канал

7.00, 15.55, 19.00, 21.00, 0.55 «Надвор'е».
7.05 М/с.
7.25, 16.00 «Гумарынка».

ВТВ ВТВ

6.05 «Рогаў. Студыя 24» (16+).
6.55, 2.15 «Галерэя прыгажосці» (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Навіны культуры.

13.35 Дарогі старых майстроў. «Дрэва жыцця».
13.45 «Абсалютны слых».
14.30 «Са столі». Зінаіда Шарко.

Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Вывад войскаў з Афганістана». 2006 год (16+).

0.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Армейскія байкі». 2005 год (18+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00, 13.45, 16.00, 21.00 Лыжныя гонкі. Чэмпіянат свету.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.05 Прачнуўшыся ў Рына (16+).
2.50 Пра Адама (18+).

ТВ3 ТВ3

6.00 М/ф (6+).
7.20 «Школа доктара Камароўскага» (6+).

8.25, 19.00, 2.10 «Асколкі». Серыял (16+).
9.40, 23.05 «Улегцы» (12+).

10.15, 3.20 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).

TV 1000 ТВ1000

6.10, 17.35 Немагчымае (16+).
8.30 Дзевяткі (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.20 Край (16+).
8.45 Змешаныя пачуцці (16+).

0.20 У далёкім сорок пятым... Сустрэчы на Эльбе (18+).

National Geographic

0.30 Асушыць акіян (16+).
1.20, 4.25, 9.45 Дзікі тунец (16+).

Discovery

8.00, 17.00, 22.00 Махінатары.
9.00, 16.00, 23.00, 4.40 Круты цюнінг.